

Пролетары ўсіх країн, злучайтесь!

Комуністична партія (більшевікоў) Беларусі

ЗВЯЗДА

Орган ЦК МККП(б), ЦВКІСНК БССР

№ 171 (6147) | 26 ліпеня 1938 г., аўторак | ЦНА 10 КПР.

МАНІФЕСТАЦЫЯ АДЗІНСТВА БЕЛАРУСКАГА НАРОДА

Учора ў Менску адкрылася Першая Сесія Вярхоўнага Совета Беларускай Савецкай Соцыялістычнай Рэспублікі. Як наўялішчае ўсевароднае свята, сустрэлі працоўныя БССР дзень пачатку работы сваіх соцыялістычных парламентаў, выбрали га месцы тыму назад на аснове самай демакратычнай у свеце Сталінскай канстытуцыі, на аснове ўсевагульніх роўных і прыхільных выбару, пры тайнім галасаванні.

У вілікую залу Дома ўрада сабралася ўчора лепшыя людзі рэспублікі, любімыя пасляныя беларускага народа, тыя, каму волыгі магутнага стаўлісцкага блока комуністу і беларускіх прызвана высокое званне адпітатаў Вярхоўнага Совета рэспублікі. Яны сабраліся для таго, каб прыступіць да выканання сваіх алгемнейшых ганаровых абавязкаў — вырашэння важнейшых дзяржаўных пытанні.

Адкрыціе Сесіі, першы дзень не работы з'явілася новая грандыёзная маніфестацыйная маральна-палітычная адзінства беларускага народа, новай демонстрацыйной яго агульнасці, яго беззастынай адданасці раздзілу, яго гарачай любіўі да вілікага правадыра, працоўнага ўсего свету, басці і друга беларускага народа Іосіфа Вісар'ёвіча Сталіна.

Сесія адкрыў адзін з старых дзяржавных працесаў — прафесар монскага медыцынскага інстытута Сяргей Міхеевіч Мельхік. Ужо адзін факт, што першыя дэпутаты з'явіліся на зборы не ў буржуазных парламентах, а народам, дзеўнічыючи супроты яго, укуле на памешчыкі і капиталістамі, ахуваючы інтэрэсы буржуазіі. У камітальственных краінах «сарапудную дзяржаўную» работу з'яўляліся за куپісці і выконваліца па-лістаменты, кансультанты, штабы. У парламентах толькі балоўніца са специальнай мэтай наудаўца «простамародзея» (Ленін).

Толькі наші совечкі парламент са-праўліў народом. Нашы дэпутаты кроў альбіону, плюс альбіон народу. Яны ні на мінугу не забываюць мурдых ука-заннія вілікага Сталіна, што дэпутат — слуга народа, яго пасланец у вышэйшыя органы дзяржаўнай улады. Няма і не можа быць для дэпутатаў совечкага парламента іншых інтерэсаў, апрача інтэрэсаў свайго народа.

Сесія выбрала учора Мандантную камісію і зацвердзіла парада для свайго работы. Ей прадстаўліць вырашэніе вельмі важных дзяржаўных пытанні, у тым ліку выбрали Прэзідіум Вярхоўнага Совета БССР і стварылі урад Советскай Беларусі — Совет Народных Камісараў. Ен гарвару ў абласцях, нашай культуры, науку і мастацтва. Ен гарвару ў ад мурдым Сталіне, які стварыў беларускую дзяржаўнасць даўшыя і радасць беларускаму народу і вядзе ўсю нашу краіну Советаў па святому шляху соцыялістычных перамог.

Першое пасяджэнне Сесіі як ніколи лепшыя паказала ўсю вельмі нашу юнацтва, усю юношескіх заслугах народу, яна альчувае беларуское падтрымание ўсего беларускага народа. У шматлікіх рэзоляючых мітингах і сходах, якія учора адбыліся на працьвомётках і ў калгасах БССР, працоўныя даюць свой назад дэпутатам, наяд — біць палітычнымі дзеяньямі ленінска-сталінскага тыпу, біць вісцістымі ў біць і бязлігічнымі да вілікага народа — тракціс-бухарынскіх і паміялін-фальксічных агентураў, прадстаўніців партыйных, комісійных, профсаюзных арганізацій і вясічных членстваў.

Сарод дэпутатаў многа ордэнапаснаў — паліх патріётў соцыялістычнай адзінства, работы якіх адзначаюцца ўрадам вышэйшай університета — ордэнамі Салова ССР. На Сесію прыбылі гости — дэпутаты Вярхоўнага Совета ССР — ордэнапасны Н. Е. Батоўскі, Д. Я. Навіцкі і інш.

Позіркі ўсіх залы накіраваны да прысьвячэння залы, якія ўсе ўсіх заслужаныя, якія радасці і щасці; наяд — да ўсім падражаньне вілікім Леніну і Сталіну, любіў свой народ так, як любіў яго Ленін, як любіў яго Сталіна.

Выконвалічы гэтыя наяд народу, дэпутаты Вярхоўнага Совета БССР з поспехам правядуць свою адзінстваўную работу, пакажуць усіму свету нехайнюю малгушасць нашай падоўнай радзімы, усю велізарную сілу бурных аплодысменты ўсіх залы.

Пад бурных аплодысменты ўсіх залы заняў сваі месцы за столам пра-відымыя толькі-што выбраныя намеснікі стварылі Вярхоўнага Совета ста-ры калгаснік-ордэнаносец Грыгорый Мінавіч Барушков. У асобе тав. Ба-

Учора ў Менску адкрылася Першая Сесія Вярхоўнага Совета Беларускай Савецкай Соцыялістычнай Рэспублікі. Беларускі народ горача вітае сваіх выбраннікаў — дэпутатаў соцыялістычнага парламента рэспублікі.

ПЕРШАЯ СЕСІЯ ВЯРХОЎНАГА СОВЕТА БССР 1-га СКЛІКАННЯ

ІНФАРМАЦЫЙНАЕ ПАВЕДАМЛЕННЕ аб пасяджэнні Першай Сесіі Вярхоўнага Совета БССР 1-га склікання

25 ліпеня ў 6 гадзін вечара ў Вялікай зале пасяджэнію Дома ўрада адкрылася Першая Сесія Вярхоўнага Совета БССР 1-га склікання.

На працлавое дэпутата тав. Матвееву А. П. Сесію адкрылася адзін з старайшыніх дэпутатаў Вярхоўнага Совета БССР ад Гомельскай-Кіраўскай выбарчай акругі Гомельскай вобласці прафесар медыцыны тав. Меліхік.

Пасля прафесора тав. Меліхіка наставнікі старшины тав. Грыгорій Міхеевіч Міхеевіч.

А зараз ён — дэпутат Вярхоўнага Совета, намеснік старшины соцыялістычнага парламента рэспублікі. За ёго выбарне па пост намесніка старшины Вярхоўнага Совета, які і за выбарне на гэтых пост знатнага стаханавца, машыніста Віцебскага департамента Грыгор'я Міхеевіча Грыгор'еўна.

Старшины Вярхоўнага Совета БССР адголоска выбрана тав. Грыгорій Міхеевіч Грыгор'еўна.

Дэпутаты дэпутатаў Вярхоўнага Совета БССР выбраны тав. Грыгорій Міхеевіч Грыгор'еўна і тав. Барушков Грыгорій Міхеевіч.

Пасля прафесора тав. Меліхіка наставнікі старшины тав. Грыгорій Міхеевіч Грыгор'еўна.

Сесія выбрала учора Мандантную камісію і Мандантную камісію Вярхоўнага Совета БССР тав. Шыбаліка Владімір Гаўрыловіч.

Сесія выбрала учора Вярхоўнага Совета БССР тав. Грыгорій Міхеевіч Грыгор'еўна.

Дэпутаты дэпутатаў Вярхоўнага Совета БССР выбраны тав. Грыгорій Міхеевіч Грыгор'еўна і тав. Барушков Грыгорій Міхеевіч.

Пасля прафесора тав. Меліхіка наставнікі старшины тав. Грыгорій Міхеевіч Грыгор'еўна.

Сесія выбрала учора Мандантную камісію Вярхоўнага Совета БССР тав. Грыгорій Міхеевіч Грыгор'еўна.

Дэпутаты дэпутатаў Вярхоўнага Совета БССР выбраны тав. Грыгорій Міхеевіч Грыгор'еўна і тав. Барушков Грыгорій Міхеевіч.

Пасля прафесора тав. Меліхіка наставнікі старшины тав. Грыгорій Міхеевіч Грыгор'еўна.

Сесія выбрала учора Мандантную камісію Вярхоўнага Совета БССР тав. Грыгорій Міхеевіч Грыгор'еўна.

Дэпутаты дэпутатаў Вярхоўнага Совета БССР выбраны тав. Грыгорій Міхеевіч Грыгор'еўна і тав. Барушков Грыгорій Міхеевіч.

Пасля прафесора тав. Меліхіка наставнікі старшины тав. Грыгорій Міхеевіч Грыгор'еўна.

Сесія выбрала учора Мандантную камісію Вярхоўнага Совета БССР тав. Грыгорій Міхеевіч Грыгор'еўна.

Дэпутаты дэпутатаў Вярхоўнага Совета БССР выбраны тав. Грыгорій Міхеевіч Грыгор'еўна і тав. Барушков Грыгорій Міхеевіч.

Пасля прафесора тав. Меліхіка наставнікі старшины тав. Грыгорій Міхеевіч Грыгор'еўна.

Сесія выбрала учора Мандантную камісію Вярхоўнага Совета БССР тав. Грыгорій Міхеевіч Грыгор'еўна.

Дэпутаты дэпутатаў Вярхоўнага Совета БССР выбраны тав. Грыгорій Міхеевіч Грыгор'еўна і тав. Барушков Грыгорій Міхеевіч.

Пасля прафесора тав. Меліхіка наставнікі старшины тав. Грыгорій Міхеевіч Грыгор'еўна.

Сесія выбрала учора Мандантную камісію Вярхоўнага Совета БССР тав. Грыгорій Міхеевіч Грыгор'еўна.

Дэпутаты дэпутатаў Вярхоўнага Совета БССР выбраны тав. Грыгорій Міхеевіч Грыгор'еўна і тав. Барушков Грыгорій Міхеевіч.

Пасля прафесора тав. Меліхіка наставнікі старшины тав. Грыгорій Міхеевіч Грыгор'еўна.

Сесія выбрала учора Мандантную камісію Вярхоўнага Совета БССР тав. Грыгорій Міхеевіч Грыгор'еўна.

Дэпутаты дэпутатаў Вярхоўнага Совета БССР выбраны тав. Грыгорій Міхеевіч Грыгор'еўна і тав. Барушков Грыгорій Міхеевіч.

Пасля прафесора тав. Меліхіка наставнікі старшины тав. Грыгорій Міхеевіч Грыгор'еўна.

Сесія выбрала учора Мандантную камісію Вярхоўнага Совета БССР тав. Грыгорій Міхеевіч Грыгор'еўна.

Дэпутаты дэпутатаў Вярхоўнага Совета БССР выбраны тав. Грыгорій Міхеевіч Грыгор'еўна і тав. Барушков Грыгорій Міхеевіч.

Пасля прафесора тав. Меліхіка наставнікі старшины тав. Грыгорій Міхеевіч Грыгор'еўна.

Сесія выбрала учора Мандантную камісію Вярхоўнага Совета БССР тав. Грыгорій Міхеевіч Грыгор'еўна.

Дэпутаты дэпутатаў Вярхоўнага Совета БССР выбраны тав. Грыгорій Міхеевіч Грыгор'еўна і тав. Барушков Грыгорій Міхеевіч.

Пасля прафесора тав. Меліхіка наставнікі старшины тав. Грыгорій Міхеевіч Грыгор'еўна.

Сесія выбрала учора Мандантную камісію Вярхоўнага Совета БССР тав. Грыгорій Міхеевіч Грыгор'еўна.

Дэпутаты дэпутатаў Вярхоўнага Совета БССР выбраны тав. Грыгорій Міхеевіч Грыгор'еўна і тав. Барушков Грыгорій Міхеевіч.

Пасля прафесора тав. Меліхіка наставнікі старшины тав. Грыгорій Міхеевіч Грыгор'еўна.

Сесія выбрала учора Мандантную камісію Вярхоўнага Совета БССР тав. Грыгорій Міхеевіч Грыгор'еўна.

Дэпутаты дэпутатаў Вярхоўнага Совета БССР выбраны тав. Грыгорій Міхеевіч Грыгор'еўна і тав. Барушков Грыгорій Міхеевіч.

Пасля прафесора тав. Меліхіка наставнікі старшины тав. Грыгорій Міхеевіч Грыгор'еўна.

Сесія выбрала учора Мандантную камісію Вярхоўнага Совета БССР тав. Грыгорій Міхеевіч Грыгор'еўна.

Дэпутаты дэпутатаў Вярхоўнага Совета БССР выбраны тав. Грыгорій Міхеевіч Грыгор'еўна і тав. Барушков Грыгорій Міхеевіч.

Пасля прафесора тав. Меліхіка наставнікі старшины тав. Грыгорій Міхеевіч Грыгор'еўна.

Сесія выбрала учора Мандантную камісію Вярхоўнага Совета БССР тав. Грыгорій Міхеевіч Грыгор'еўна.

Дэпутаты дэпутатаў Вярхоўнага Совета БССР выбраны тав. Грыгорій Міхеевіч Грыгор'еўна і тав. Барушков Грыгорій Міхеевіч.

Пасля прафесора тав. Меліхіка наставнікі старшины тав. Грыгорій Міхеевіч Грыгор'еўна.

Сесія выбрала учора Мандантную камісію Вярхоўнага Совета БССР тав. Грыгорій Міхеевіч Грыгор'еўна.

ПЕРШАЯ СЕСІЯ ВЯРХОУНАГА СОВЕТА БССР 1-га СКЛІКАННЯ



Старшыны дэпутат Вярхоунага Совета БССР ад Гомельскай-Кірску акургу С. М. Мелкіх адправе Першую Сесію. Фото С. Гріна.



Старшыны Вярхоунага Совета БССР С. М. Мелкіх — троі спарты ЦК КП(б)Б, дэпутат Віцебскай сельскай акурги; старшыны Вярхоунага Совета БССР С. М. Варушчук (злева) — заместнік аўтамаочнай фермы калгаса «Гомельскі пролетарый», дэпутат ад Лоеўскай сельскай акурги; і намеснік старшыны Вярхоунага Совета БССР Д. Н. МАЛОУРАЎ (справа) — машыніст дено станицы Віцебск, дэпутат ад Віцебскай-Пролетарскай агулі.

ПРАМОВА ДЭПУТАТА С. М. МЕЛКІХ ПРЫ АДКРЫЦЦІ СЕСІЇ ВЯРХОУНАГА СОВЕТА БССР

Дарэдзіць таварышы дэпутаты! Да-
зволіце павінніцца вад з вільным
святам беларускага народу — з днём
адкрыцця Першай Сесіі Вярхоунага
Совета Беларускай Савецкай Соцыял-
стагічнай Рэспублікі. (Аплэдыменты).

Перамога сталінскага блока кому-
стаду і беспартыйных у выбарах у
Вярхоунага Совета з'явілася магутнай до-
міністрыцай ідэйна-палітычнай і ма-
ральнаю альянсам савецкага народу,
демонстрацыйнай ініцыятыгы даеві-
да на нашай любімай партыі, да яе ле-
нінскай-стагічнай Цэнтральнай Камі-
тэтэ, демонстрацыйнай і любімай
адланасці да любімага банды, друга і
праздніцы, вялікага генія чалавечтва —
нашага нарадага Іосіфа Віцебскай-
віча Сталіна. (Бурныя, дойга не змі-
наючы аплэдыменты, усе ўстано-
вілічы: «Таварышу Сталіну ура!», «Ві-
ленікаму Сталіну ура!»).

Беларускі народ усклаў на нас, дэ-
путата Вярхоунага Совета, альянсы і
гандаров абавязак — шірэванне рас-
публікай, даруму нам на аснове вя-
лікай Сталінскай Канстытуцыйнай пра-
васці Першую Сесію Вярхоунага Совета
БССР.

Беларускі народ у результате пера-
мог Вялікай Каstryчніцай соцыял-
стагічнай рэвалюцыі з'яўши ў гі-
сторыі атрымала сваю дзяржавунасць.
Тварцом дзяржавунасці беларускага на-
рода з'яўляецца геній чалавечтва, пра-
вадэйца, працоўнік і прынчынчык ху-
сцю сену нашіх любімых Сталіна. (Бур-
ныя, дойга не змінаючы аплэдымен-
ты, усе ўстано-
вілічы: «Віленікаму
Сталіну ура!»).

Родная комуныстичная партыя Леніна-Сталіна, вялікі бранд рускі народ дамамагіць беларускому народу адстапіць сваю незалежнасць у ба-
тарыні з германскімі і беларускімі інтэрвентамі. Генійныя стратэгічныя
планы партыі зрабілі з беларускімі
інтэрвентамі ўзялікімі і што-
глажінінамі сачыў і сочыў за жыццём
нашай народнай дзяяўніцтвы. Тварцом
дзяржавы з'яўляецца геній чалавечтва, пра-
вадэйца, працоўнік і прынчынчык ху-
сцю сену нашіх любімых Сталіна. (Бур-
ныя, дойга не змінаючы аплэдымен-
ты, усе ўстано-
вілічы: «Віленікаму
Сталіну ура!»).

Падзеяныя комуныстичныя партыі Леніна-Сталіна, вялікі бранд рускі народ дамамагіць беларускому народу адстапіць сваю незалежнасць у ба-
тарыні з германскімі і беларускімі інтэрвентамі. Генійныя стратэгічныя
планы партыі зрабілі з беларускімі
інтэрвентамі ўзялікімі і што-
глажінінамі сачыў і сочыў за жыццём
нашай народнай дзяяўніцтвы. Тварцом
дзяржавы з'яўляецца геній чалавечтва, пра-
вадэйца, працоўнік і прынчынчык ху-
сцю сену нашіх любімых Сталіна. (Бур-
ныя, дойга не змінаючы аплэдымен-
ты, усе ўстано-
вілічы: «Віленікаму
Сталіну ура!»).

У годы мірнага будаўніцтва, у годы вілікіх сталінскіх плянідзакаў, у годы разніцы гаспадарчай і культурнай
жыцці Беларусі таварышы Сталін
асабістай узялікай штодзённа і што-
глажінінамі сачыў і сочыў за жыццём
нашай народнай дзяяўніцтвы. Тварцом
дзяржавы з'яўляецца геній чалавечтва, пра-
вадэйца, працоўнік і прынчынчык ху-
сцю сену нашіх любімых Сталіна. (Бур-
ныя, дойга не змінаючы аплэдымен-
ты, усе ўстано-
вілічы: «Віленікаму
Сталіну ура!»).

Дзякія была долі беларускіх пра-
цоўнікаў пры царызме. Непасільная
нараца, баспраўа і рэлігійны дурман —
весі які быў яго лёб.

У мінчыні Беларусь была крайняй
каланіяльнай работай.

Беларускі народ перанёс жахі гер-
манскай і беларускай акулінай. З
агнём і мячом ішлі акулінай па на-
шей краіне. Жандары, кулакі выціска-
лі сялян апошнія сёнь, асуджыло-

на выміранне беларускімі вёскамі.

Дзякія была долі беларускіх пра-
цоўнікаў пры царызме. Непасільная
нараца, баспраўа і рэлігійны дурман —
весі які быў яго лёб.

У мінчыні Беларусь была крайняй
каланіяльнай работай.

Беларускі народ перанёс жахі гер-
манскай і беларускай акулінай. З
агнём і мячом ішлі акулінай па на-
шей краіне. Жандары, кулакі выціска-
лі сялян апошнія сёнь, асуджыло-

на выміранне беларускімі вёскамі.

Дзякія была долі беларускіх пра-
цоўнікаў пры царызме. Непасільная
нараца, баспраўа і рэлігійны дурман —
весі які быў яго лёб.

У мінчыні Беларусь была крайняй
каланіяльнай работай.

Беларускі народ перанёс жахі гер-
манскай і беларускай акулінай. З
агнём і мячом ішлі акулінай па на-
шей краіне. Жандары, кулакі выціска-
лі сялян апошнія сёнь, асуджыло-

на выміранне беларускімі вёскамі.

Дзякія была долі беларускіх пра-
цоўнікаў пры царызме. Непасільная
нараца, баспраўа і рэлігійны дурман —
весі які быў яго лёб.

У мінчыні Беларусь была крайняй
каланіяльнай работай.

Беларускі народ перанёс жахі гер-
манскай і беларускай акулінай. З
агнём і мячом ішлі акулінай па на-
шей краіне. Жандары, кулакі выціска-
лі сялян апошнія сёнь, асуджыло-

на выміранне беларускімі вёскамі.

Дзякія была долі беларускіх пра-
цоўнікаў пры царызме. Непасільная
нараца, баспраўа і рэлігійны дурман —
весі які быў яго лёб.

У мінчыні Беларусь была крайняй
каланіяльнай работай.

Беларускі народ перанёс жахі гер-
манскай і беларускай акулінай. З
агнём і мячом ішлі акулінай па на-
шей краіне. Жандары, кулакі выціска-
лі сялян апошнія сёнь, асуджыло-

на выміранне беларускімі вёскамі.

Дзякія была долі беларускіх пра-
цоўнікаў пры царызме. Непасільная
нараца, баспраўа і рэлігійны дурман —
весі які быў яго лёб.

У мінчыні Беларусь была крайняй
каланіяльнай работай.

Беларускі народ перанёс жахі гер-
манскай і беларускай акулінай. З
агнём і мячом ішлі акулінай па на-
шей краіне. Жандары, кулакі выціска-
лі сялян апошнія сёнь, асуджыло-

на выміранне беларускімі вёскамі.

Дзякія была долі беларускіх пра-
цоўнікаў пры царызме. Непасільная
нараца, баспраўа і рэлігійны дурман —
весі які быў яго лёб.

У мінчыні Беларусь была крайняй
каланіяльнай работай.

Беларускі народ перанёс жахі гер-
манскай і беларускай акулінай. З
агнём і мячом ішлі акулінай па на-
шей краіне. Жандары, кулакі выціска-
лі сялян апошнія сёнь, асуджыло-

на выміранне беларускімі вёскамі.

Дзякія была долі беларускіх пра-
цоўнікаў пры царызме. Непасільная
нараца, баспраўа і рэлігійны дурман —
весі які быў яго лёб.

У мінчыні Беларусь была крайняй
каланіяльнай работай.

Беларускі народ перанёс жахі гер-
манскай і беларускай акулінай. З
агнём і мячом ішлі акулінай па на-
шей краіне. Жандары, кулакі выціска-
лі сялян апошнія сёнь, асуджыло-

на выміранне беларускімі вёскамі.

Дзякія была долі беларускіх пра-
цоўнікаў пры царызме. Непасільная
нараца, баспраўа і рэлігійны дурман —
весі які быў яго лёб.

У мінчыні Беларусь была крайняй
каланіяльнай работай.

Беларускі народ перанёс жахі гер-
манскай і беларускай акулінай. З
агнём і мячом ішлі акулінай па на-
шей краіне. Жандары, кулакі выціска-
лі сялян апошнія сёнь, асуджыло-

на выміранне беларускімі вёскамі.

Дзякія была долі беларускіх пра-
цоўнікаў пры царызме. Непасільная
нараца, баспраўа і рэлігійны дурман —
весі які быў яго лёб.

У мінчыні Беларусь была крайняй
каланіяльнай работай.

Беларускі народ перанёс жахі гер-
манскай і беларускай акулінай. З
агнём і мячом ішлі акулінай па на-
шей краіне. Жандары, кулакі выціска-
лі сялян апошнія сёнь, асуджыло-

на выміранне беларускімі вёскамі.

Дзякія была долі беларускіх пра-
цоўнікаў пры царызме. Непасільная
нараца, баспраўа і рэлігійны дурман —
весі які быў яго лёб.

У мінчыні Беларусь была крайняй
каланіяльнай работай.

Беларускі народ перанёс жахі гер-
манскай і беларускай акулінай. З
агнём і мячом ішлі акулінай па на-
шей краіне. Жандары, кулакі выціска-
лі сялян апошнія сёнь, асуджыло-

на выміранне беларускімі вёскамі.

Дзякія была долі беларускіх пра-
цоўнікаў пры царызме. Непасільная
нараца, баспраўа і рэлігійны дурман —
весі які быў яго лёб.

У мінчыні Беларусь была крайняй
каланіяльнай работай.

Беларускі народ перанёс жахі гер-
манскай і беларускай акулінай. З
агнём і мячом ішлі акулінай па на-
шей краіне. Жандары, кулакі выціска-
лі сялян апошнія сёнь, асуджыло-

на выміранне беларускімі вёскамі.

Дзякія была долі беларускіх пра-
цоўнікаў пры царызме. Непасільная
нараца, баспраўа і рэлігійны дурман —
весі які быў яго лёб.

У мінчыні Беларусь была крайняй
каланіяльнай работай.

Беларускі народ перанёс жахі гер-
манскай і беларускай акулінай. З
агнём і мячом ішлі акулінай па на-
шей краіне. Жандары, кулакі выціска-
лі сялян апошнія сёнь, асуджыло-

на выміранне беларускімі вёскамі.

Дзякія была долі беларускіх пра-
цоўнікаў пры царызме. Непасільная
нараца, баспраўа і рэлігійны дурман —
весі які быў яго лёб.

